

## ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

10 студзеня 2009 г. № 18

### Аб Ганаровай грамаце Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Изменения и дополнения:

[Постановление](#) Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2014 г. № 817 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2014, 5/39310);

[Постановление](#) Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1111 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2014, 5/39758);

[Постановление](#) Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2017 г. № 471 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.06.2017, 5/43870)

У адпаведнасці з [артыкулам 37](#) Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзіць прыкладзенае [Палажэнне](#) аб Ганаровай грамаце Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

2. Прызнаць страціўшым сілу [пункт 2](#) пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2004 г. № 12 «О Почетной грамоте Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 5/13662).

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 студзеня 2009 г.

*Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь*

*С.Сідорскі*

## ПАЛАЖЭННЕ

### аб Ганаровай грамаце Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

1. Дадзеным Палажэннем рэгулюецца парадак узнагароджання Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (далей - Ганаровая грамата) грамадзян і арганізацый Рэспублікі Беларусь і замежных дзяржаў за дасягненні ў дзяржаўнай, вытворчай, сацыяльна-культурнай дзейнасці, умацаванні абараназдольнасці Рэспублікі Беларусь.

2. Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай грамадзян ажыццяўляецца арганізацыямі Рэспублікі Беларусь самастойна на падставе рашэння працоўнага калектыву.

Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай грамадзян можа ажыццяўляцца таксама па ініцыятыве Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласных і Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў, другіх дзяржаўных органаў, кіруючых органаў грамадскіх аб'яднанняў.

Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай замежных грамадзян, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляецца на агульных падставах. Замежныя грамадзяне, якія пражываюць у іншых краінах, прадстаўляюцца органамі і арганізацыямі, пералічанымі ў частцы другой дадзенага пункта, да ўзнагароджання Ганаровай граматай па ўзгадненню з Міністэрствам замежных спраў.

Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай ажыццяўляецца з улікам звестак аб грамадзянах, атрыманых у тым ліку з адзінага дзяржаўнага банка даных аб правапарушэннях у парадку, прадугледжаным заканадаўствам.

3. Прадстаўленні да ўзнагароджання Ганаровай граматай грамадзян, за выключэннем прадстаўленняў да ўзнагароджання Ганаровай граматай асоб, якія названы ў пункце 5 дадзенага Палажэння, арганізацыі Рэспублікі Беларусь накіроўваюць на ўзгадненне адпаведна ў раённы або гарадскі выканаўчы камітэт (мясцовую адміністрацыю), затым у абласны або Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт.

4. Узгодненыя прадстаўленні да ўзнагароджання Ганаровай граматай грамадзян накіроўваюцца арганізацыямі Рэспублікі Беларусь па падпарадкаванасці ў адпаведныя рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання і іншыя дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласныя і Мінскі гарадскі выканаўчыя камітэты, другія дзяржаўныя органы, кіруючыя органы грамадскіх аб'яднанняў, а для арганізацый, якія не маюць падпарадкаванасці, - у абласны або Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт па месцы знаходжання арганізацыі.

Названыя прадстаўленні разглядаюцца ў пералічаных у частцы першай дадзенага пункта органах і арганізацыях і ў выпадку прыняцця станоўчага рашэння ўносяцца для разгляду ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

5. Прадстаўленні да ўзнагароджання Ганаровай граматай членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і работнікаў іх сакратарыятаў, суддзяў Канстытуцыйнага Суда і работнікаў яго Сакратарыята, суддзяў Вярхоўнага Суда

і работнікаў яго апарату, работнікаў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага сакратарыята Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь, Генеральнай пракуратуры, Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Следчага камітэта, Вышэйшай атэстацыйнай камісіі, цэнтральных апаратаў Камітэта дзяржаўнага кантролю, Нацыянальнага банка, Нацыянальнага статыстычнага камітэта, рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, падпарадкаваных Ураду Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз, Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, членаў Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў і работнікаў яе апарату, Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей і работнікаў яго апарату, кіраўнікоў дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, ва ўстаноўленым парадку ўносяцца для разгляду непасрэдна ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

6. Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай арганізацый ажыццяўляецца:

рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання і іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, ці другімі дзяржаўнымі органамі па ўзгадненню адпаведна з раённым або гарадскім выканаўчым камітэтам (мясцовай адміністрацыяй), затым з абласным або Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам;

абласнымі і Мінскім гарадскім выканаўчымі камітэтамі па ўзгадненню з раённым і гарадскім выканаўчым камітэтам (мясцовай адміністрацыяй).

Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай арганізацый замежных дзяржаў ажыццяўляецца толькі па ўзгадненню з Міністэрствам замежных спраў.

Узгодненыя прадстаўленні да ўзнагароджання Ганаровай граматай арганізацый накіроўваюцца ва ўстаноўленым парадку для разгляду ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

7. Прадстаўленні да ўзнагароджання Ганаровай граматай, якія ўносяцца ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, павінны ўключаць:

суправаджальнае пісьмо;

праект пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб узнагароджанні Ганаровай граматай;

прадстаўленне згодна з [дадаткам 1](#) або [дадаткам 2](#);

даведку-аб'ектыўку, звесткі з адзінага дзяржаўнага банка даных аб правапарушэннях аб здзейсненых асобай правапарушэннях ці іх адсутнасці - пры прадстаўленні грамадзяніна;

даведку аб асноўных эканамічных паказчыках работы арганізацыі, якая вядзе гаспадарчую дзейнасць, за апошні год работы і справаздачны перыяд бягучага года ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года на дату прадстаўлення да ўзнагароджання Ганаровай граматай, узгодненую з адпаведным органам дзяржаўнай статыстыкі і падпісаную кіраўніком гэтай арганізацыі, - пры прадстаўленні грамадзяніна або арганізацыі Рэспублікі Беларусь.

8. Прадстаўленні ў адпаведнасці з [дадаткам 1](#) або [дадаткам 2](#) да дадзенага Палажэння запаўняюцца на беларускай мове машынапісным спосабам ці з выкарыстаннем камп'ютэрных тэхналогій. Усе пазначаныя графы прадстаўлення павінны быць запоўнены і змяшчаць дакладную інфармацыю.

Прадстаўленні ў адпаведнасці з [дадаткам 1](#) да дадзенага Палажэння і даведкі-аб'ектыўкі падпісваюцца на:

грамадзяніна - кіраўніком арганізацыі;

кіраўніка арганізацыі - кіраўніком вышэйстаячай арганізацыі;

кіраўнікоў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей - намеснікамі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь згодна з напрамкамі, якія яны курыруюць.

Прадстаўленні ў адпаведнасці з [дадаткам 2](#) да дадзенага Палажэння падпісваюцца кіраўнікамі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь, абласных і Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў, другіх дзяржаўных органаў.

Прадстаўленні змацоўваюцца пячаткамі тых дзяржаўных органаў і арганізацый, кіраўнікамі якіх яны падпісаны.

9. Рашэнне аб узнагароджанні Ганаровай граматай афармляецца пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. Ганаровую грамату падпісвае Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь або асоба, якая выконвае абавязкі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь. На подпіс ставіцца адбітак пячаткі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь з відарысам Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.

Грамадзянам уручаецца Ганаровая грамата і грашовае ўзнагароджанне ў памеры да 20 базавых велічынь або каштоўны падарунак на гэту суму. Выплаты ажыццяўляюцца за кошт сродкаў арганізацыі, у якой працуе грамадзянін, прадстаўлены да ўзнагароджання Ганаровай граматай.

Арганізацыям уручаецца толькі Ганаровая грамата.

10. Наступнае прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай магчыма не раней як праз пяць гадоў.

11. Ганаровая грамата і грашовае ўзнагароджанне або каштоўны падарунак уручаюцца Прэм'ер-міністрам Рэспублікі Беларусь ці па яго даручэнню:

намеснікамі Прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь;

кіраўнікамі рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання;

старшынямі абласных і Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў;

іншымі службовымі асобамі.

12. Ганаровая грамата і грашовае ўзнагароджанне або каштоўны падарунак уручаюцца асабіста грамадзяніну ва ўрачыстай абстаноўцы, а Ганаровая грамата арганізацыі - на ўрачыстым сходзе або пасяджэнні калектыву работнікаў гэтай арганізацыі не пазней як праз месяц з дня прыняцця пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб узнагароджанні Ганаровай граматай.

Дадатак 1  
да Палажэння  
аб Ганаровай грамаце  
Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь

## ПРАДСТАЎЛЕННЕ

1. Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку \_\_\_\_\_
2. Пасада, месца працы (службы) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Чысло, месяц і год нараджэння \_\_\_\_\_
4. Грамадзянства \_\_\_\_\_
5. Адукацыя \_\_\_\_\_
6. Ці ўзнагароджваўся раней Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і дата ўзнагароджання \_\_\_\_\_
7. Месца жыхарства або знаходжання і тэлефон \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Агульны стаж работы (службы) \_\_\_\_\_  
Стаж работы (службы) у дадзенай арганізацыі \_\_\_\_\_
9. Характарыстыка з указаннем заслуг, за якія прадстаўляецца да ўзнагароджання Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
10. Кандыдатура \_\_\_\_\_ рэкамендавана для прадстаўлення  
(ініцыялы, прозвішча)  
да ўзнагароджання Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь  
\_\_\_\_\_  
(назва арганізацыі, дата абмеркавання, нумар пратакола)
- Кіраўнік \_\_\_\_\_  
(назва арганізацыі) (подпіс) (ініцыялы, прозвішча)
- \_\_\_\_\_ г.  
М.П.
11. Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь \_\_\_\_\_ падтрымліваюць:  
(ініцыялы, прозвішча)

---

(раённы, гарадскі выканаўчы

---

(абласны, Мінскі гарадскі

---

камітэт (мясцовая адміністрацыя)

---

выканаўчы камітэт)

---

(дата абмеркавання, нумар рашэння)

---

(дата абмеркавання, нумар рашэння)

Старшыня раённага, гарадскога  
выканаўчага камітэта (кіраўнік мясцовай  
адміністрацыі)

Старшыня абласнога, Мінскага  
гарадскога выканаўчага камітэта

---

(подпіс, ініцыялы, прозвішча)

---

(подпіс, ініцыялы, прозвішча)

Дадатак 2  
да [Палажэння](#)  
аб Ганаровай граматае  
Савета Міністраў  
Рэспублікі Беларусь

## ПРАДСТАЎЛЕННЕ

1. Назва арганізацыі \_\_\_\_\_

2. Месцазнаходжанне \_\_\_\_\_

3. Заслугі, за якія прадстаўляецца да ўзнагароджання Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь \_\_\_\_\_

Кіраўнік \_\_\_\_\_

(назва рэспубліканскага органа дзяржаўнага  
кіравання, дзяржаўнай арганізацыі,  
падпарадкаванай Савету Міністраў  
Рэспублікі Беларусь, абласнога або  
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта,  
другога дзяржаўнага органа)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

4. Прадстаўленне да ўзнагароджання Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь \_\_\_\_\_ падтрымліваюць:

(назва арганізацыі)

\_\_\_\_\_

(раённы, гарадскі выканаўчы

\_\_\_\_\_

(абласны, Мінскі гарадскі

\_\_\_\_\_

камітэт (мясцовая адміністрацыя)

\_\_\_\_\_

выканаўчы камітэт)

---

(дата абмеркавання, нумар рашэння)

Старшыня раённага, гарадскога  
выканаўчага камітэта (кіраўнік мясцовай  
адміністрацыі)

---

(подпіс, ініцыялы, прозвішча)

---

(дата абмеркавання, нумар рашэння)

Старшыня абласнога, Мінскага  
гарадскога выканаўчага камітэта

---

(подпіс, ініцыялы, прозвішча)